

ПАЎВЕКАВЫ ЮБІЛЕЙ ПАРКА



Калі праходзіш міма Любанскага сельскага Дома культуры, абавязкова звернеш увагу на мемарыяльную дошку, што месціцца на будынку. З тэксту дошкі вынікае, што ў Любані з 1959 па 1974 год неаднаразова быў і некаторы час жыў народны пісьменнік Беларусі, драматург Андрэй Макаёнак.

Нагодай пражывання Андрэя Ягоравіча тут з'яўлялася моцная дружба з сябрам дзяцінства, тагачасным старшынёй калгаса "Новае Палессе" Уладзімірам

Апанасавічам Сцепчанкам, а некаторы час - і сямейныя абставіны.

Тут, на сцэне Дома культуры, у той час артыстамі тэатра імя Янкі Купалы з Мінска ставіліся камедыя "Лявоніха на арбіце" і трагікамедыя "Трыбунал". А па фактах жыцця калгаса Макаёнкам напісана п'еса "Таблетку пад язык", дзе прататыпам галоўнага героя твора з'яўляецца Сцепчанка.

Андрэй Ягоравіч тут быў як свой і прымаў актыўны ўдзел у грамадскім жыцці калгаса "Новае Палессе". Вось адзін з фактаў.

1967 год быў юбілейным: набліжалася 50-годдзе Кастрычніцкай рэвалюцыі. У цэнтры Любані ішло будаўніцтва: узводзіўся прасторны цагляны будынак сельскага Дома культуры, непадалёк размецілі шырокую плошчу пад стадыён. А вакол ДК і стадыёна размяшчалася вялікая пустка. Тут вырашылі пасадзіць дрэвы і парку надаць імя 50-годдзя Кастрычніка.

Было закуплена дзве тысячы штук саджанцаў дрэў і кустоў (з улікам абсаджэння і калгаснага двора). Арганізацыю пасадкі даручылі сакратару партарганізацыі калгаса

Іларыёну Еўстаф'евічу Еўстаф'еву. На пасадцы былі задзейнічаны паляводы калгаса, вучні школы, клубныя работнікі. Наведаліся сюды і старшыня калгаса з гасцем, Андрэем Макаёнкам. Ну, як жа тут не пасадзіш дрэўца!

- Дрэвы - гэта памяць, - зазначыў Сцепчанка.

- На памяць найлепш садзіць дубы. Яны даўгавечныя, - удакладніў Макаёнак.

Але сярод саджанцаў дубоў знайшлося толькі два. Іх пасадзілі па-суседску, а побач яшчэ па два дрэўцы іншых парод. Макаёнак пасадзіў ясеня і клёны. На наступны дзень Еўстаф'еў знайшоў яшчэ два дубкі і пасадзіў іх паблізу.

Прайшлі гады, выраслі дрэвы. Мала хто помніць у вёсцы Андрэя Макаёнка, а дрэвы вось ужо паўвека берагуць памяць аб вядомым у свой час чалавеку, народным пісьменніку Беларусі.

Галоўная вуліца ў Любані носіць імя Сцепчанкі. Варта б увекавечыць і памяць Макаёнка, надаўшы яго імя вясковаму парку.

Сцяпан Нефідовіч, в.Любань